


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. ТАНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ



**РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ**

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПСИХАЛОГІЯ PSYCHOLOGY ПСИХОЛОГИЯ

МИНСК 1998

УДК 159
ББК 88.5
Р 17

Психология и социология в образовании

Редакционный совет:

Я.Л.Коломинский (гл. ред.)
А.А.Амельков,
С.И.Концева,
А.П.Лобанов,
В.И.Слепкова

В сборник вошли материалы, присланные в оргкомитет республиканской научно-практической конференции. Авторы затрагивают широкий круг проблем современной педагогической и социальной психологии.

В подготовке материалов сборника к печати приняли участие члены оргкомитета, сотрудники факультета прикладной психологии Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.

В материалах сборника сохранены стиль и терминология авторов. Сборник предназначен для психологов, аспирантов и студентов психологических факультетов.

ISBN 985-435-072-X

© Коллектив авторов, 1998.

**ІНШАЛАГЧЫЛ АСАБЛІВАСЦІ МІЖАСОБАСНАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ Ў
ІНЕЦІЯННЫА АРГАПАЗАВАНЫХ ВУЧЭБНЫХ ГРУПАХ ПЕРАПАДРЫХТОЙКІ
БЕСПРАЦОЎНЫХ**

Кінанкоў А.А.,Лобач А.А.

Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт ім.М.Танка

Цяма арганізаціі прафесійной перападрыхтоуки беспрацоўных ў спецыяльна
данных групах ва ўмовах Рэспубліканскага навукова-метадычнага і вучэбнага
цэнтра "Ангарытм" мы грунтумся на разпрашаваным намі тэрэтычным падыходзе да
міжасобаснага ўзаемадзяяния.

На наш поглед, міжасобаснне ўзаемадзяяние ў любой малай групе ўяўляе сабой
шматлікі (наводліны, зносіны), прамежкавую (дзейнасць) і ўнутраную (адчуваючі думкі)
актывізіс чалавека, скіраваную на сябе, другіх людзей, акружучае ассяроддзе. Знешняя
актывізіс заключаецца міжасобасных зносінах (вар্বальных і невар্বальных). Гэты слой
(старт) зноўні, і яго можна вывучаць з дапамогай апісальныхых метадаў: розных відаў
піктограм, анкет, гутаркі і г.д. Другі слой (страту) узаемадзяяния - сумесную дзейнасць
шматлікіх складаных метады: пісіхалагічны аналіз матывации дзейнасці, аналіз
штоўкі дзейнасці, натуральны эксперымент. Каб вывучаць цэнтральнае ўтварэнне
узаемадзяяния - міжасобасны адносіны-, неабходна выкарыстоўваць практычную
штобы, як таксама розныя варыянты сацыяметрычных і рэферантаметрычных методык,
специальная разпрашаваная намі методыку "каляровы тэст для вывучэння міжасобасных
адносін" і праксемічную методыку вывучэння міжасобасных адносін.

Для таго, удасканаліць прафесійную перападрыхтоўку спецыялістаў ва ўмовах
цэнтра, неабходна не толькі перапрашаваць вучэбныя планы і праграмы з
пітрыраваннем часу, павесь навукова-метадычны ўзровень выкладання, але больш
принайменне над разліццем вучэбных груп. Даследаванні Р.С.Немава, А.І.Данцова і другіх
навуковцаў сведчаць аб tym, што ўзровень развіція групы ўпльвае эфектыўнасці
дзейнасці яе членіў. На аснове адзначанага навуковага паляжэння мы паставілі эту
задачу вывучэння асаблівасці развіція міжасобаснага ўзаемадзяяния у вучэбных групах. Гэта
задача дылінглювалася наступнымі задачамі: 1) вывучыць асноўныя характеристыкі
міжасобасных зносін у групе; 2) вызначыць ролевую структуру і структуру лідэрства
даследуемых у сумеснай дзейнасці; 3) вызначыць структурныя характеристыкі
міжасобасных адносін даследуемых у групе; 4) вызначыць дынамічныя характеристыкі
асноўных пакітнікаў міжасобасных зносін, сумеснай дзейнасці, міжасобасных адносін.

Для разгэднія адзначаных задач намі выкарыстоўваліся спецыяльна разпрашаваныя
намі метады: экспрэс-методыка даследавання міжасобаснага ўзаемадзяяния, каляровы тэст
вывучэння міжасобасных зносін, назіраниі, асобная пытгапіі ўдаскандлілася з дапамогай
гутаркі.

У даследаванні прыняло ўдзел 112 чалавек, з іх безпрацоўных - 92 (усяго 8
вучэбных груп).

У выніку даследавання мы атрымалі структурныя і зместавыя характеристыкі
міжасобасных зносін, якія на статыстычным узроуні не адрозніваюцца ад такіх жа

паказыкаў у многіх вучэбных групах. Суадносіны статусных груп у сістэме зносаў (лідэрства, актыўныя, пасіўныя, ізаляваныя), а таксама паказыкі дабрабыту, узаемнасці зносаў, дамініраванасці, экспансіунасці на статыстычным узроўні ў сярэднім адпавядаюць такім жа паказыкам міжасобасных зносаў у студэнцікіх вучэбных групах. Так, у выніку даследавання выяўлена лідэрва ў зносах было 12 чалавек (19,5%), актыўных у зносах - 37 (40,2%), пасіўных у зносах - 36 (39,1%) і ізаляваных у зносах - 1 (1,1%). Дабрабыт зносаў у групах у сярэднім складаў 59,8 %, паказык аптымальнасці адзначаўся 79,3%, паказык лідэрства ў зносах - 19,5%, а паказык ізаляванасці - 1,1%.

Вынікі даследавання ролевай структуры і структуры лідэрства ў сумеснай дзеянасці паказываюць, што у даследуемых групах можна адзначыць пэўныя тэндэнцыі. Так, напрыклад, у любой вучэбнай групе сустракаюцца ў розных суадносінах колькасць ролю генератараў ідэй, крытыкаў, эрудытаў, арганізатораў, выкананіццаў, камунікатарап і др. У нашым выпадку у шасці вучэбных групах 70,6 % слухачоў прадстаўлялі крытыкаў, сустракаліся генератары ідэй (5,4%), камунікаторы (2,3 %), арганізаторы (8,7 %), выкананіццаў (13,0 %). Відавочна, такое размеркаванне роляў у групе не надта спрыяе ўзаемнасці сумеснай дзеянасці.

Напрыклад, у студэнцікіх групах крытыкаў таксама хапае (26,7 %) але іх значна менш, чым у вучэбных групах беспрацоўных. У студэнцікіх групах статыстычна значна адразніваеща размеркаванне і па другіх ролях. Так, генератараў ідэй значна больш (15,6%), арганізатораў (21,5%), камунікатарап (38,5%), выкананіццаў (21,5%).

Структура лідэрства ў даследуемых групах таксама мае пэўныя тэндэнцыі да эмансіяналнага лідэрства з абліжаванай варыятыўнасцю. Вынікі экспрос-методыкі даследавання міжасобаснага ўзаемадзеяння паказаюць, што размеркаванне функцыянальных лідэрва ў таксама мае свае асаблівасці ў параўнанні з аналагічным размеркаваннем у студэнцікіх групах. Па-першое, адзначаюцца вялікі адразненіі ў дыферэнцыяцыі статусных структур у сістэме лідэрства ў групах, па другое, у групах беспрацоўных значна перабольшвае колькасць "пасіўных у дзеянасці" і вельмі мала жадаючых актыўна працаўцаў на любой пасадзе. Большасць беспрацоўных жадаюць не толькі задаволіць патрэбнасць у працы, колькі решчынъ свае матэрыйальныя праблемы, рэалізуваць свой патэнцыял у дзеянасці па выбранай спецыяльнасці.

Асаблівасць цікавасці ў нашай працы вызываюць вынікі даследавання трэцяга кампанента міжасобаснага ўзаемадзеяння - міжасобасных адносін. У дадзеных групах адзначаецца вельмі мондная статусная дыферэнцыяцыя ў сістэме ўзаемадзеяння: у групах беспрацоўных значна больш "зорак" і "ізаляваных" у параўнанні з другімі вучэбными групамі. Сярэднія значэнні размеркавання па статусных групах для восьмі груп беспрацоўных выглядалі наступным чынам: "зоркі" складалі 20,0%, "маючыя перавагу ў адносінах" - 29,3%, "прынятых" усіго 5,4%, "непрынятых" - 20,3% і "ізаляваных" было 25,0%. Гэта дае падставу вызначыць структурныя паказыкі міжасобасных адносін. Так, казэфіцыент дабрабыту адносін склаў 59,4 %, але паказык аптымальнасці не перавысіў 59,8%. Гэта сведчыць аб тым, што адносіны у групах не з'яўляюцца аптымальнымі для ўзаемнасці сумеснай дзеянасці, і прыводзіць да нізкага узроўню згуртаванасці і псіхалагічнага камфорту амаль усіх членоў групы.

Неабходна адзначыць і тое, што ў большасці слухачоў з груп беспрацоўных адзначаюцца негатыўныя адносіны да розных кампанентаў уласнага образа "Я". У 20 % слухачоў адзначаецца незадаволенасць элементамі фізічнага свайго образу, а больш чым 68% вызоказвалі незадаваленінне сваім псіхалагічнымі ўласцівасцямі, рысамі харектару, больш палавіны слухачоў незадаволены адносінамі сям'і і на працы.

Адзначаныя асаблівасці міжасобаснага ўзаемадзеяння ў вучэбных групах сведчаць аб тым, што на зменшым узроўні (зносах) групы беспрацоўных статыстычна не

занятия аль адрогів вучбных групп. Але ўжо на больш глыбокай страже міжасобаснага зношэння : сумеснай дзеянасці-, адзначаюча адметныя тэндэнцыі ў развіції групы і тэагу. Найболыш яскрава вызначаюча адрозненіі ўзаемадзяня ў групах выявляецца на пры вывучэнні ўнутранага кампанента (страты) ўзаемадзяня - адносіння да сабе і другіх людзей.

Правядлэнне заняткаў па спецыяльнай праграме (лекцыі, практичныя заняткі і практикунты) паказываюць, што найбольш упływowым кампанентам ўзаемадзяня групавага міжасобаснага зношэння, значна больш часу і намаганняў патрабуюць паказчыкаў, якія характарызууюць сумесную дзеянасць. Змяненне паказчыкаў може за сабе і другіх людзей у працэсе заняткаў амаль не змяняюцца. Можна выказаць гэтае, што для сапраўднай аптымізациі ўнутранага кампанента міжасобаснага зношэння неабходна значна больш часу і намаганняў. Але адносіны нараджаюцца, зменяюцца і фарміруюцца ў сумеснай дзеянасці і міжасобасных зношэннях і ёсць залежнасць у тым, што аптымізаваныя зношэння будуть упływanь на развіцце больш позітывных страт узаемадзяня - сумеснай дзеянасці і міжасобасных адносін у малай групе, якія будуць засвойваць вопыт пазітыўных зношэння, стваральнай дзеянасці і позитыўных перажыванняў.

РЕПОЗИТОРИЙ БІБЛІОТЕКІ